

I квартал

“Моладзь: інтэлект і стыль” – кніжная выстава	Раённая дзіцячая бібліятэка
“Моладзь – будучыня за вамі!” дыспут	Пескаўская с/б
“В мире есть добро, любовь и счастье” – літаратурна-музычная кампазіцыя	Лунненская с/б
“Моладзь выбірае здароўе” – гульнёвая праграма	Харціцкая с/б
“Моладзь Беларусі: традыцыі і будучыня” – кніжная выстава	Раённая бібліятэка
“Поколение “NEXT” читает...” – кніжная выстава	Раённая бібліятэка
“Здароўе, маральнасць, дабро” – адкрыты дыялог	Гарадская дзіцячая бібліятэка
“Не продай себя в рабство” – маральны дыялог	Гарадская дзіцячая бібліятэка

II квартал

“Когда ты – не ты” – абмеркаванне артыкула Е.Чобат, газета “Переходный возраст” 2014 №35	Раённая дзіцячая бібліятэка
“Мы интересны миру – мир интересен нам” – гадзіна разважання	Струбніцкая с/б
“Жизнь или СПИД? Выбирать вам!” – урок-роздум	Стралецкая с/б
“Асцярожна: Спайс!” – гадзіна трывогі	Стралецкая с/б
“Где смыкаются железные двери” – урок-папярэджванне	Лунненская с/б
“Салют и слава годовщине навеки памятного дня” – сустрэча пакаленняў	Дубненская с/б
“Сгорая плачут свечи...” – публічная лекцыя	Рагозніцкая с/б
“Турнир сильнейших” – конкурсная праграма	Харціцкая с/б
“Табачный туман обмана” - дыспут	Рагозніцкая с/б
“Куда уйдём со школьного двора” – гадзіна актуальнай інфармацыі	Раённая бібліятэка

III квартал

“Библиотека – территория молодёжи” - гутарка	П.Мастоўская с/б
“Мы – поколение XXI века” – вусны часопіс	Раённая дзіцячая бібліятэка
“Предлагай, думай, побеждай!” – урок інфармацыі	Струбніцкая с/б
“Моладзь – стратэгічны рэсурс грамадства” – актуальная размова	Пескаўская с/б Пацавіцкая с/б
“Что? Где? Когда?” – інтэлектуальная гульня	Стралецкая с/б
“Здоровым быць модна” – конкурсная праграма	Мікелеўшчынская с/б
“Права моладзі ў сучасным свеце” – інфармацыйная гадзіна	Лунненская с/б
“Прафесіі будучыні: новыя і перспектыўныя” – дзень інфармацыі	Харціцкая с/б
“Есть храм у книг - БИБЛИОТЕКА” - бібліядзень	Раённая бібліятэка
“Молодёжные субкультуры: понять и оценить” – электронная прэзентацыя	Раённая бібліятэка

IV квартал

“Молодёжь в современном мире” – пазнавальная гадзіна	Раённая дзіцячая бібліятэка
“Ключы ад сямейнага шчасця” – літаратурна-музычная кампазіцыя	Мікелеўшчынская с/б
“Жыццё без наркотыкаў” – урок-роздум	Мікелеўшчынская с/б
“Будущее страны строить молодым” – міні-анкета	Пацавіцкая с/б
“Мы за здоровый образ жизни” - маральны дыялог	Мілявіцкая с/б
“Вредные привычки” – слайд-прэзентацыя	Гарадская дзіцячая бібліятэка
“Жизнь бесценна” – гадзіна-развага	Гарадская дзіцячая бібліятэка